

**ДЫНАМІКА ФАРМАВАННЯ І ТЭРМАДЫНАМІЧНЫЯ ЎЛАСЦІВАСЦІ
КАМПРЕСІЙНАЙ ЭРАЗІЙНАЙ ПЛАЗМАВАЙ ПЛЫНІ
Ў ПАВЕТРЫ ПРЫ АТМАСФЕРНЫМ ЦІСКУ**

В.М.АСТЫШЫНСКІ, А.А.МАНЬКОЎСКІ, Л.Я.МІНЬКО

*Інстытут малекулярнай і атамнай фізікі Акадэміі науку Беларусі,
проспект Ф. Скарыны, 70, Мінск, 220072 Беларусь*

Рэзюмэ. Прыведзены вынікі даследаванняў упершыню атрыманых ў паветры пры атмасферным ціску кампрэсійных эразійных плазмавых плыніяў, склад якіх вызначаецца рэчывам нутранага электроду.

1. УВОДЗІНЫ

Дастаткова вялікая ўвага надаецца даследаванням, скіраваным на атрыманне плазмавых утварэнняў у паветры нармальнага (атмасфернага) ціску, паколькі ў гэтым выпадку існуе свабодны доступ да плазмы.

Найбольшае распаўсядженне пры даследаваннях плазмы ў газах нармальнага ціску атрымалі стацыянарныя дугавыя плазмавыя крыніцы. Аднак, сістэмы такога кшталту генеруюць плазму з адносна ніzkімі значэннямі параметраў, што істотна стрымлівае іхнє ўжыванне ў науцы і тэхніцы. Атрыманне ж накіраваных плазмавых плыніяў у гэтых умовах выклікае вялікія цяжкасці, звязаныя з неабходнасцю дакладнай сіметрызацыі разраду (раёнамерным размеркаваннем разраднага току па рабочай паверхні кааксіяльных электродаў). У шчыльных газах найменшае парушэнне сіметрыі вядзе да таго, што замест плазмавай плыні фармуецца дугавы разрад, "прымацаваны" да пэўных участкаў

электродаў. У лепшым выпадку атрымліваюць плазмавую плынъ з навакольнай суцэльнай плазмавай абалонкай, якая абапіраецца на вонкавы электрод. Існаванне ж суцэльнай плазмавай абалонкі перашкаджае свабоднаму доступу да плыні. Акрамя таго, разрад паміж кааксіяльнымі электродамі адбываецца ў аблежаванай абалонкай прасторы, таму склад плазмавай плыні вызначаецца прадуктамі разбурэння (эрозії) электродаў і раздзяляльнага ізолятару. Таму асаблівую навуковую ды практичную значнасць набываюць даследаванні, накіраваныя на пошук шляхоў атрымання ў шчыльных газах эразійных плазмавых плыняў зададзенага складу, свабодных ад суцэльнай вонкавай абалонкі.

2. ВЫНІКІ ДАСЛЕДАВАННЯЎ

Упершыню кампрэсійныя эразійныя плазмавыя плыні (КЭПП) зададзенага складу, які вызначаецца рэчывам нутранога электроду, свабодныя ад вонкавай суцэльнай плазмавай абалонкі, былі атрыманы намі ў паветры пры атмасферным ціску з дапамогай распрацаваных тарцовага разраднага прыстасавання і камбінаванай плазмадынамічнай систэмы (Мінько і інш., 1991; Мінько і інш., 1992). Адметнай рысай гэтых систэм з'яўляецца то, што вонкавыя электроды ды батарэя кандэнсатораў выкананы секцыянавымі (з аднолькавай колькасцю секцый), прычым кожная секція батарэі злучаецца з нутраным электродам і з адным са стрыжняў (секцій) вонкавага электроду.

Як вынікае з даследаванняў кампрэсійных плыняў, дынаміка фармавання, параметры плазмы, гэтак жа як і фізічныя ўласцівасці ў цэлым, вызначаюцца ў канчатковым выніку канфігурацыяй электрычных і магнітных палёў, якія самаўзгоднена ўсталёўваюцца размеркаванымі

токамі разраднай систэмы. Таму размеркаванне току па вонкаваму электроду прыстасавання, якое прызначана для генерацыі КЭПП у шчыльных газах, сканфігуравана прынцыпова неаднародным, шляхам разбіцця гэтага электроду на секцыі (стрыжні). У гэтым выпадку на кожным стрыжні электроду фармуецца свой токанясучы струмень з уласным азімутальным магнітным полем. Асноўная (кампрэсійная) еразійная плазмавая плынь фармуецца абапіраючыся на тарэц нутранога электроду. Токі ў КЭПП ды вонкавых струменях накіраваны супроцьлегла, таму іхняе электрадынамічнае ўзаемадзеянне выклікае адхіленне (адштурхоўванне) струменяў ад асноўной плыні. У гэтих варунках максімум вынікоўнага магнітнага поля токаў плазмадынамічнай систэмы павінен фармавацца ў абсягу паміж асноўной плынню ды вонкавымі струменямі, што станоўчым чынам адбіваецца на макраўстойлівасці КЭПП і ў дадатак вядзе да з'яўлення эффекту магнітнай самаізяляцыі раздзяляльнага дыэлектрыка разраднай систэмы. Устойлівае існаванне асноўной еразійной плазмавай плыні разам з малой разбежнасцю, гэтак жа як вялікі стасунак даўжыні плыні (~ 15 см) да яе дыяметру (1-2 см) вызначае кампрэсійны харктар гэтай плыні.

Такім чынам, задача аб фармаванні КЭПП у шчыльных газах вырашаецца праз адекватнае канфігураванне ўласных электрамагнітных палёў еразійной плазмадынамічнай систэмы шляхам фармавання токанясучых струменяў ды арганізацыі адпаведнага размеркавання разраднага току.

Як паказваюць спектраспіртныя даследаванні, кампрэсійная еразійная плынь, калі яе атрымліваюць у шчыльных газах, мае істотнае самапаглыненне выпраменьвання. У гэтих варунках надзейным методам вызначэння тэрмадынамічных параметраў плазмы з'яўляецца фотаэлектрычная методыка рэгістрацыі выпраменьвання. Такія дасле-

даванні КЭПП праводзіліся ў дзвух спектральных інтервалах 465 - 555 нм і 745 - 1120 нм, якія вырэзваліся пэўным наборам аптычных фільтраў (Асташынскі ды інш., 1995). Выкарыстоўвалася дзвухканальная схема вымярэння, якая дазваляла праводзіць даследаванні выпраменъваючых характеристыстyk КЭПП, гэтак жа як і каэфіцыентаў паглынення, якія атрымлівалі пры самапрасвечванні плазмы.

Вымярэнні спадальнай плыні выпраменъвання ды спектральных каэфіцыентаў паглынення дазволілі вызначыць усе асноўныя выпраменъваючыя характеристыстыкі КЭПП як тарцовага эразійнага прыстасавання, так і камбінаванай плазмадынамічнай систэмы. Вызначана спектральная шчыльнасць энергіі выпраменъвання КЭПП з пераразлікам на поўны цялесны вугал, разлічана спектральная шчыльнасць энергетычнай зыркасці (СШЭЗ) выпраменъвання плазмы.

Па разлічаным значэнням СШЭЗ выпраменъвання КЭПП ды вымераным каэфіцыентам паглынення была вызначана сапраўдная тэмпература плазмы, максімальнае значэнне якой склада ў тарцовым эразійным прыстасаванні $\sim 22 \cdot 10^3$ К, а ў камбінаванай плазмадынамічнай систэме - $40 \cdot 10^3$ К пры аднолькавым узроўні назапашанай у батарэях кандэнсатораў энергii (~ 30 кДж).

Спіс літаратуры

- Мінько, Л.Я., Асташинский, В.М.: 1991, *ЖПС*, **55**, 903.
Мінько, Л.Я., Асташинский, В.М.: 1992, *ИФЖ*, **62**, 714.
Асташинский, В.М., Мамытов, Н.А., Маньковский, А.А., Мінько, Л.Я.: 1995, материалы конф. "Физика низкотемпературной плазмы", том 1, 98, Петрозаводск, Россия.